

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА»**

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ И НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Дипломная работа

**УПРАВЛЕНИЕ ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ ОРГАНИЗАЦИИ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА ПРИМЕРЕ ОАО «АГРОКОМБИНАТ
«ДЗЕРЖИНСКИЙ»**

ЖДАНОВИЧ Екатерина Сергеевна

Научный руководитель:
кандидат экономических наук,
доцент Н. Н. Бондаренко

Допущена к защите

«__»____ 2020 г.

Зав. кафедрой управления финансами и недвижимостью

кандидат экономических наук, доцент

_____ М. Л. Зеленкевич

Минск, 2020

РЕФЕРАТ

Дипломная работа: 87 с., 16 рис., 23 табл., 45 источников, 6 приложений.

Ключевые слова: ДОХОДЫ, РАСХОДЫ, ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ, ФОРМИРОВАНИЕ РАСХОДОВ, ОПТИМИЗАЦИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Объект исследования – доходы и расходы организации.

Предмет исследования – методы управления доходами и расходами на ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский».

Цель работы – определение основных направлений совершенствования системы управления доходами и расходами на ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский».

В процессе работы была раскрыта сущность и роль доходов и расходов предприятия, а также методы и принципы управления доходами и расходами предприятия; проведен анализ доходов и расходов предприятия; определены возможные направления совершенствования системы управления доходами и расходами на предприятии.

Областью возможного практического применения являются рекомендации по совершенствованию системы управления доходами и расходами на ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский».

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический и расчетный материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого вопроса, а все заимствованные из литературных и других источников, теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.

РЭФЕРАТ

Дыпломная праца: 87 с., 16 мал., 23 табл., 45 крыніц, 6 прыкладанняў.

Ключавыя словы: ПРЫБЫТКІ, ВЫДАТКІ, ФАРМАВАННЕ ДАХОДАЎ, ФАРМАВАННЕ РАСХОДАЎ, АПТЫМІЗАЦЫЯ ДАХОДАЎ І РАСХОДАЎ

Аб'ект даследавання – даходы і выдаткі арганізацыі.

Прадмет даследавання – метады кіравання даходамі і выдаткамі на ААТ «Агракамбінат «Дзяржынскі».

Мэта работы – вызначэнне асноўных напрамкаў удасканалення сістэмы кіравання даходамі і выдаткамі на ААТ «Агракамбінат «Дзяржынскі».

У працэсе работы была раскрытая сутнасць і ролю даходаў і выдаткаў прадпрыемствы, а таксама метады і прынцыпы кіравання даходамі і выдаткамі прадпрыемства; праведзены аналіз даходаў і выдаткаў прадпрыемства; вызначаны магчымыя напрамкі ўдасканалення сістэмы кіравання даходамі і выдаткамі на прадпрыемстве.

Вобласцю магчымага практычнага прымянення з'яўляюцца рэкамендацыі па ўдасканаленні сістэмы кіравання даходамі і выдаткамі на ААТ «Агракамбінат «Дзяржынскі».

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны і разліковы матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан вывучаемага пытання, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.

ABSTRACT

Thesis: 87 p., 16 fig., 23 tab., 45 sources, 6 applications.

Keywords: INCOME, EXPENDITURE, FORMATION OF INCOME, FORMATION OF EXPENDITURE, OPTIMIZATION OF INCOME AND EXPENDITURE

The object of research is the income and expenses of the organization.

Subject of research is the income and expense management methods at JSC «Dzerzhinsky Agricultural Complex».

The purpose of the work is to identify the main directions of improving the system of revenue and expenses management at JSC «Dzerzhinsky Agricultural Complex».

In the process of work the essence and role of the income and expenses of the enterprise, as well as the methods and principles of managing the income and expenses of the enterprise, were disclosed; the analysis of income and expenses of the enterprise; possible directions of improving the system of managing income and expenses at the enterprise are identified.

The area of possible practical application is recommendations for improving the revenue and expense management system at JSC «Dzerzhinsky Agricultural Complex».

The author of the work confirms that the analytical and calculation material presented in it correctly and objectively reflects the state of the issue question, and all the theoretical and methodological provisions and concepts borrowed from literature and other sources are accompanied by references to their authors.
